

Да 75-годдзя з дня нараджэння Г. Г. Паплаўскага, народнага мастака Беларусі

К. ДЗ. ВАРАНЬКО,

галоўны бібліограф Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

З шэрага тых, хто вызначае выяўленчае мастацтва нашай рэспублікі, вылучаеца імя народнага мастака Беларусі, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, акадэміка Нацыянальнай акадэміі науک Беларусі і Расійскай акадэміі мастацтваў, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, Міжнароднай прэміі Джавахарлала Нэру, кавалера ордэна Дружбы народаў Г. Г. Паплаўскага, жывапіса, графіка, ілюстратара.


Нарадзіўся Г. Паплаўскі ў г. Роўна Кіраваградскай вобласці ў сям'і рабочага. У 1932 г. разам з бацькамі перехаў на пастаяннае жыхарства ў Беларусь. Разам з маці перажыў цяжкія гады фашистскай акупацыі. У 1947 г. паступіў у Мінскае мастацкае вучылішча, а ў 1961 г. скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Некаторы час выкладаў у гэтым інстытуце і ў Беларускім політэхнічным інстытуце. З 1988 г. Г. Паплаўскі — кіраўнік майстэрні графікі дзяржаўнай установы культуры «Творчыя акадэмічныя майстэрні жывапісу, графікі і скульптуры».

Як жывапісец, Г. Паплаўскі вядомы карцінамі «Рыбакі Атлантыку» (1968), «Сыны-партызаны» (1969), «Браслаўскія калгасніцы» (1970), «Блакада» (1976), «Ліпень на Браслаўшчыне» (1978), «Браслаўскі лён» (1982), індыйскімі палотнамі, нацюрортамі і партрэтамі. Але галоўнае ў яго творчасці — графіка. Мастак віртуозна валодае ўсімі тэхнічнымі прыёмамі і матэрыяламі гэтага мастацтва. Тэматыка яго работ вельмі разнастайная. У творах Г. Паплаўскага можна аднавіць цэлую эпоху ад часоў Вялікай Айчыннай вайны да асвяення космасу.

Па-рознаму нараджаліся творы мастака. Пасля заканчэння інстытута Г. Паплаўскі паехаў на цаліну, у Казахстан, дзе задумаваў і здзеісніў свой першы цыкл гравюраў на тэму «Чалавек і стыхія». У 1965 г. на рэфрыжэрата-

ры «Малахіт» паплыў у Паўночна-Заходнюю Атлантыку да берагоў Грэнландыі, Лабрадора і Канады. Плаваў амаль паўгода. Працаваў нароўні з усімі, але знаходзіў час і для замалёвак. Так нарадзіўся цыкл «Здабытчыкі».

Вось ужо больш за чвэрць стагоддзя мастак звяртаецца ў сваёй творчасці да тэмы Сусвету. Яго шматлікія літаграфіі і афорты — спроба выказаць свае адносіны да Зямлі, сваё адчуванне драма-



Браслаўскія калгасніцы. Фрагмент. 1970

К. Дз. Варанько. Да 75-годдзя з дня нараджэння Г. Г. Паплаўскага...



Пейзаж (Сон). З цыкла «Пражулкі з Ганешам». 1977—1979

тызуму ўзаємаадносін прыроды і тэхнікі, адчуванне маштабнасці часу. Гэта тэма адлюстравана ў серыі літаграфій і афортаў «Высокое неба» (1974) і цыкле «Радзіма касманаўтаў» (1976—1978). Драме чалавека, які імкнуўся ў Сусвет, прысвечана карціна «Ноша. Зямное прыцягнение» (1992). Грандыёзнай і драматычнай тэмай у творчасці мастака стала трагедыя Чарнобыля. У літаграфіях «Дрэвы без лісця», «Дэзактывацыя», «Рок-н-рол», «Бежанец» і іншых з графічнай серыі «Чарнобыль» (1987—1988) выразна выявілася творчая і грамадзянская пазіцыя мастака.

Яшчэ ў 1967 г. Г. Паплаўскім была задумана серыя «Памяць», прысвечаная падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Сваё развіццё яна атрымала ў работе мастака над ілюстрацыямі да твораў А. Адамовіча і В. Быкава. Лагічным завяршэннем гэтай тэмы стаў цыкл эстампаў «Час доўгіх нажоў» (1982). Закаханы ў родную Браслаўшчыну мастак стварыў цудоўную графічную серыю «Браслаўшчына — край азёрны» (1971—1998).

У беларуское мастацтва Г. Паплаўскі ўвайшоў яшчэ і як майстар дарожных рэпартажаў, стваральнік буйнамаштабных графічных серый: «Паўночны Казахстан» (1963—1964), «Мора Берынга» (1979), «Енісейскі альбом» (1980), «10 старонак мексіканскага альбома» (1983—1984) і інш. Глыбіней пранікнення ў чужую культуру заварожвае яго


цыкл «Індыйскі дзённік» (1969—1978). За серию акварэляў «Браслаўскі альбом» і цыкл графічных работ па матывах творчых паездак па Інданезіі і Кубе, выкананых у 1997—2001 гг., Г. Паплаўскі ўзнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь 2002 г.

Шмат працы і сіл вымагае ў мастака кніжная графіка. Ён ілюстраваў беларускіх класікаў, сучасных беларускіх пісьменнікаў, творы І. Ф. Шылера, В. Шэкспіра, Ф. Петrarкі, Р. Тагора, Дж. Лондана. За афорты да «Выбранага» Я. Коласа, ілюстрацыі да кніг «Дрэва кахання», «Слова аб палку Ігаравым» мастак узнагароджаны дыпломамі імя Ф. Скарыны. Кніжная графіка Г. Паплаўскага шырокая вядома не толькі ў Беларусі. За афармленне кнігі Я. Коласа «Новая зямля» на конкурссе ў Лейпцигу ён атрымаў дыплом «Найпрыгажэйшая кніга свету» (1982), за ілюстрацыі да твораў Я. Коласа — сярэбраны медаль Акадэміі мастацтваў СССР (1984). У 1990 г. Г. Паплаўскі быў узнагароджаны залатым медалём імя М. Грэкова, а ў 2000 г. за ўклад у культуру XX ст. — залатым медалём імя А. С. Пушкіна ад Расіі.

Персанальная выстаўкі мастака праходзілі не толькі ў гарадах Беларусі, Украіны, Латвіі, але і ў Будапешце, Варшаве, Вене, Пітсбургу, Дэлі, Ады-Абебе, Берліне, Дзюсельдорфе, Гамбургу, Маене і інш. Творы Г. Паплаўскага знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім



Калыханка. З цыкла «Час доўгіх нажоў». 1982



Вулічны музыкант.
З серыі «Індыйскі дзённік», 1970—1973



Ілюстрацыя да «Выбранага» Я. Коласа. 1982

музеі Беларусі, у выставачным аб'яднанні «Цэнтральны дом мастака», Музеі выяўленчага мастацтва імя А. Пушкіна

у Москве, Рускім музеі ў Санкт-Пецярбургу, Смітсанавскім цэнтры ў Вашынгтоне, у прыватных калекцыях.

Паплаўскі Георгій Георгіевіч // Бел. энцыкл. : у 18 т. Мінск, 2001. Т. 12. С. 66.

Паплаўскі Георгій Георгіевіч // Энцыкл. гісторыі Беларусі : у 6 т. Мінск, 1999. Т. 5.

С. 405.

Паплаўскі Георгій Георгіевіч // Беларускі саюз мастакоў : энцыкл. давед. Мінск, 1998.

С. 412.

Поплавский Георгий Георгиевич // Национальная академия наук : персон. состав. Минск, 2003. С. 135—136.

Жызнь в творчестве. Поплавские : Георгий, Наталья, Екатерина [Изоматериал] : жи-
вопись, графика, иллюстрация : альбом / [сост. альбома и худож. Н. Н. Поплавская ;
авт. ст. : Г. Г. Поплавский, Н. Н. Поплавская, Е. Г. Поплавская]. — Минск : Четыре
четверти, 2002. — 96 с. : цв. репрод. — Из содерж.: Георгий Поплавский. С. 3—63.

Паплаўскі, Г. «Жыщё — гэта бясконыця дарогі, сустрэчы...» / Георгій Паплаўскі ; гута-
рыў Барыс Крэпак // Беларусь. 1996. № 11. С. 18, 1—3-я с. укладыша паміж с. 18—19.

Бондар, Т. Маўклівы дыялог перад люстэркам рэчаіснасці / Таіса Бондар, Георгій Пап-
лаўскі // Беларусь. 1995. № 8. С. 18, 1—4-я с. укладыша паміж с. 18—19, с. 19.

Барабанаў, К. Мастак Георгій Паплаўскі / Канстанцін Барабанаў // Роднае слова.
2001. № 2. С. 73—77.

Пікулік, А. М. Георгій Георгіевіч Паплаўскі / А. М. Пікулік // Весці Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2001. № 1. С. 128—130.

Новиков, С. Мастер / Сергей Новиков // Нёман. 1991. № 11. С. 173—174.

Паплаўская, Н. М. Гэты суроўы час / Наталля Мікалаеўна Паплаўская, Георгій Георгі-
евіч Паплаўскі ; гутарыла Галіна Булыка // Беларуская думка. 1997. № 9. С. 19—27.

Караткевіч, У. С. Узыход на вяршыні : (трохі лірыкі аб мастаку) / Уладзімір Ка-
раткевіч // Збор твораў : у 8 т. Мінск, 1991. Т. 8. Кн. 2. С. 339—341.

